

ПАРТЫЙНА ЕЖЫЦЦЁ

НА ТЭМЫ ДНЯ

Аб прыкладзе ў вучобе работнікаў партыйнага апарата

(З нарады ў Мінскім гаркоме КП(б)Б)

Работнікі райкомаў і гаркомаў партыі штодзённа сутыкаюцца з пытаннямі партыйнай вучобы камуністаў і беспартыйнага актыва. Кожны кіруючы работнік партыйнага апарата павінен ведаць сваю ролю, не раз вусна «расказаць» сакратару партыйнага апарата аб арганізацыі і якасці партыйнай вучобы.

А як вучацца самі работнікі партыйнага апарата?

Мінскі гарком для чарговай «навакы» за адставак у партыйнай вучобе выкалікаў групу сакратароў партыйнага апарата. У аддзеле прапаганды і агітацыі ад іх патрабавалі адказаў на пытанні: «А як займацца кіруючы работнікі гаркомаў?» Аказваецца, ён з гаркомаўскай паспешнасцю даведваўся, што значная частка работнікаў апарата гаркома сістэматычна не павышае свой ідэйны ўзровень, многія «вывучаюць» І, П, Ш раздзелы «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

19 верасня гарком правёў нараду работнікаў апаратаў райкомаў і гаркомаў партыі. Запрашалі і кіруючых работнікаў вышэйшай інстанцыі і раённых саветаў. Мэта нарады — усталяваць, як кіруючы работнікі і савецкія работнікі павышаюць свой ідэйна-палітычны ўзровень, ускрыць прычыны, якія перашкаджаюць сістэматычнай рабоце над ідэяй і намяціць меры паляпшэння для палепшэння вучобы.

Праведзеная гаркомом партыі правёрка паказала, што значная частка работнікаў райкомаў і гаркомаў за два годкі вывучыла па 2—3 раздзелы «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)». Некаторыя ж з работнікаў партыйнага апаратаў зусім не працуюць над ідэяй і нават не чытаюць газет.

Інструктар Варашылаўскага райкома КП(б)Б тав. Паслядзюва за два годкі паспеў «вывучыць» тры раздзелы «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)». Творыў Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна ён зусім не чытаў. Не мог адказаць на самыя элементарныя пытанні з гісторыі партыі. Напрыклад, на пытанне аб рухавых сілах рэвалюцыі 1905 года тав. Паслядзюва адказаў: «Рухавымі сіламі былі буржуазія і сялянства (?!)».

Прыкладна на такім жа ўзроўні тэарэтычныя веды рада іншых работнікаў Варашылаўскага райкома КП(б)Б — загадчыка аддзела ўчота тав. Шпіт і інструктара тав. Лазаравіч. Больш таго, яны не толькі не вывучаюць асноў марксізма-ленінізма, але не чытаюць нават газет. У Варашылаўскім райкоме КП(б)Б доўгі час рыхтавалі тэарэтычнае суб'ектыўнае па... Ш раздзел «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)». Аднак, гэтак суб'ектыўна так і не адбылося.

Назвачыў бестурботна адносна па вучобе загадчыка аддзела ўчота Стацінскага райкома КП(б)Б тав. Севосцяняна. Яна не мелга адказаць нават на такія пытанні: якое значэнне І з'езда РСДРП, каля адменена прыгоннае права, якія адносіны СССР з Балгарыяй і т. д. На працягу некалькіх месяцаў не браўся за кнігу т. Сталіна — інструктар Стацінскага райкома КП(б)Б, Клябаняў і Аляксандраў — інструктары Кагановіцкага райкома і іншыя.

У чым-жа прычына такога адставання? Многія работнікі партыйнага апаратаў зааўпаўняюць, што няма часу для вучобы, усё вечары заняты неадкладнымі справамі. Доля праўды ў гэтым, зразумела, ёсць. У райкомах і гаркомах многа лічба засядальскай мітусні. У Кагановіцкім райкоме, напрыклад, штомесяц бывае 9—12 пасяджэнняў бюро, 4—5 розных нарад і т. д. Гэта запядае многа. Можна скараціць лік пасяджэнняў па край-

няй меры ўваж. Часта на пасяджэнні выносяцца пытанні, якія можна вырашыць у рабочым парадку.

Але не ў гэтым карань зла. Разномыслы аб празмернай загружанасці, неадкладнай вачэрняй рабоце служыць толькі шырмай для прыкрыцця лени і бяздзейнасці. На нарадзе высвятлілася, што зусім ніякай неабходнасці ўсе вечары быць у райкомах або ў гаркоме. Асобныя работнікі робяць толькі выгляд, што яны многа працуюць, а на самой справе штодзённа вечарам «адседжаюць» у райкомах і гаркоме, нічога карыснага не робячы.

Час ёсць і пры жадаванні яго заўсёды можна знайсці.

Людзі, якія імкнуцца павысіць свой ідэйны і культурны ўзровень, знаходзяць час і для вывучэння асноў марксізма-ленінізма, і для чытання мастацкай літаратуры, і для іншых заняткаў. Намінік загадчыка аддзела кадраў Кагановіцкага райкома КП(б)Б тав. Якубеняў закончыў вывучэнне вясёмы раздзел «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)». Ён паспеў прачытаць прапу Леніна «Што рабіць?», «Што такое «прыяцелі» народа і як яны вядуць супроць сацыял-дэмакратыі?», «Дзве тактыкі сацыял-дэмакратыі ў буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі» і іншыя, склаў добрыя наметы. Апрача ўсёго, ён скончыў першы курс і зараз вучыцца на другім курсе гістарычнага факультэта завочнага аддзялення педінстытута.

Такім чынам, размовы аб недахвале часу адпавядаюць. Справа ў жадаванні і ўменні арганізаваць сваю работу і культуру адначынак.

У райкомах і гаркомах партыі ўсё яшчэ шукаюць розныя формы і метад вучобы. У гаркоме прававалі займацца арганізацыяй, наладжвалі семінары, лекцыі спецыяльна для работнікаў апарата і т. д. На нарадзе многія таварышы прапалі ўважліва рэгламентыраваць вучобу, вылучыць некалькі свабодных гадзін для самаадукацыі. Гэта зусім няправільны пункт гледжання. Формы і метад вучобы вымаюць. Яны ясна вызначаны ў пастанове ЦК ВКП(б) аб пастановы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)». Асноўнай формай вучобы павінен быць метад самастойнага вывучэння асноў марксізма-ленінізма. Гэта пара-б ведаць работнікам партыйнага апаратаў. Не хустасіраваць і прымуць нейкія новыя формы зараз патрэба, а па-дэлаваму кіраваць арганізацыяй вучобы і самім наказваць прыклад у гэтай справе.

У Варашылаўскім райкоме КП(б)Б адзначалі да таго, што запрашаюць дакументаў лектараў, як акадэмік Валфсон, для чытання лекцыяў для 5—10 работнікаў райкома. А лекцыі, якія наладжваюцца ў Доме партыі і ў лекторыях, работнікі Варашылаўскага і іншых райкомаў зусім не наведваюць. Марксісцка-ленінскі ўніверсітэт выхадца для наведвання толькі два работнікі райкомаў. У семінары для сакратароў партыйнага апаратаў займаюцца таварышамі тав. Шпіт і іншымі.

У райкомах КП(б)Б кіраўніцтва партыйнай прапаганды павінен пераглядзі на пытанні загадчыкаў аддзелаў прапаганды і агітацыі. Сакратары райкомаў не кантралююць стан партыйнай вучобы і, відаць, з бязлітасцю ў цялоўкае становішча, унікаюць гутарак на тэарэтычныя тэмы з работнікамі апаратаў і сакратары партыйнага апаратаў партыйнага апаратаў.

Работнікі, якія не жадаюць павышаць свой ідэйны ўзровень, рызкуюць адстаць ад жыцця. ператварыцца ў бязідэйных дэяля-крахараў.



Заняткі гуртка па вывучэнні «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» на другім тэатрыальным камбінаце г. Веласюна. Кіруе гуртком дырэктар камбіната Г. Я. Якуць. Фото А. Сапіра (фотакроніка БЕЛТА).

НЕКАТОРЫЯ ВПІНІ СПРАВАЗДАЧНЫХ СХОДАЎ

З часу апошніх справаздачна-выбарных сходаў партыйных арганізацый прайшло больш 6 месяцаў. Выкаваючы патрабаванні Статута ВКП(б) аб перыядычнай справаздачнасці партыйных арганізацый, партыйныя арганізацыі Кагановіцкага райкома праводзяць цвёрдыя сходы са справаздачнасцю сакратароў партарганізацый.

Да 21 верасня 1940 г. такія сходы праведзены ў 92 партыйных арганізацыях. Ужо можна падвесці некаторыя вынікі. Партэды прайходзяць пры высокай актыўнасці камуністаў.

Вялікае месца ў дакладзе і спрэчках узяліся пытанні ажыццяўлення кантроля партарганізацый над правядзеннем у жыццё Указа ЦК ВКП(б) аб выкананні свабодных гадзін для самаадукацыі.

У большасці партыйных арганізацый раёна партасвая работа значна ажыццявілася і ў сувязі з гэтым прыжметна палепшылася і гаспадарчая дзейнасць прапраметстваў і ўстаноў.

Штогася фабрыка пераважна план за 8 месяцаў. У жыццё яна выканала план на 122,9 проц. За 7 месяцаў фабрыка эканамічна 157 тысяч рублёў. Вялікую работу правяла партарганізацыя фабрыкі ў справе кантроля над правядзеннем у жыццё Указа ЦК ВКП(б) аб выкананні свабодных гадзін для самаадукацыі.

Штогася партарганізацыя раз'ясненні Указа ў ліку агітараў — дырэктар фабрыкі т. Рохіна («іраўнік агіталежства»), начальнік пяхоты і майстры тт. Чабан, Шамак і інш. Партбюро рэгулярна заслухоўвае на сваіх пасяджэннях справаздачы начальнікаў пяхоты і майстраў. Гэта ў многім дапамагае дырэктару ў выкананні пастаўленых перад фабрыкай задач. Пасля Указа ад 26 чэрвеня па фабрыцы рэзка павялічылася прадукцыйнасць працы асобных вытворчых аддзелаў.

Аб ажыццэнні і паліпашэнні партыйнай работы гаворыць і такі факт. На мінулыя справаздачна-выбарныя сходы ў 11 партарганізацый раёна работа была прызнана неадвальнай.

У партбюро рэгулярна заслухоўвае на сваіх пасяджэннях справаздачы начальнікаў пяхоты і майстраў. Гэта ў многім дапамагае дырэктару ў выкананні пастаўленых перад фабрыкай задач. Пасля Указа ад 26 чэрвеня па фабрыцы рэзка павялічылася прадукцыйнасць працы асобных вытворчых аддзелаў.

Пасля рашэння ЦК ВКП(б) ад 10 ліпеня партарганізацыі зусім на-інашаму больш ствараюць пяхоты і майстры. Аб гэтым многа таварышамі камуністамі на справаздачных партэдах. Калі раней асобныя партарганізацыі (Інстытута народнай гаспадаркі, Медінстытута, вышкавога райсавета) рашаліся па 7—8 заяў на адным партэдае, то зараз гэтага не бывае. Значна лепш пачалі афармляцца партый-

ныя дакументы. У рады нашай партыі ідуць сапраўды перадавыя людзі, дастойныя вялікага звання членаў ленынска-стаалінскай партыі. Партарганізацыя завод імені Маскіна прыняла ў кандыдаты партыі т. Шыманскага, лепшага каваль-стаханавца. За ўзроўню работу ён узначарожан уладар ордэнам «Знак пачета». Партарганізацыя шчотачнай фабрыкі прыняла ў кандыдаты работніц-стаханавцаў, ордэнаноску т. Корык і т. д.

Адным з слабых участкаў работы партыйных партарганізацый усё яшчэ з'яўляецца выхаванне кандыдатаў і малаліччых членаў партыі. На справаздачных сходах гэтым пытанню ўважліва многа ўвагі. Рэзка крытыкавалі партыйныя кіраўнікі, якія забываюць аб выхаванні работнікаў малаліччых камуністаў.

У партарганізацыі Белводмедыацэстра (сакратар т. Астапкіна) малалічч камуністы тт. Малях, Медушэўскі і іншыя адварвалі ад партыйнага жыцця. Яны не працуюць над павышэннем свайго ідэйна-пяхотнага ўзроўня і нават не чытаюць газет, а партарганізацыя не дапамагае ім авалодаць асновамі марксізма-ленінізма.

Дрэна ўважліва ў партыйнае жыццё кандыдаты партыі ў арганізацыі 8-й дыстанцыі пяхоты Заходняй чыгушкі. Сакратар партарганізацыі т. Хасіч не працярае выхавання малалічч камуністамі партыйнага кіраўніцтва. Многія кандыдаты зусім не маюць даручэнняў. Работніца т. Аламак з'яўляецца кандыдатам партыі з 1931 года. У партыйным жыцці яна не прымае ўдзелу. Сакратар партарганізацыі т. Хасіч заяўляе:

— Даручэння таварышу Аламак мы не даем, таму што яна... малаліччкая (!).

Такі падыход да выхавання кандыдатаў і малаліччых членаў партыі нічога, акрамя шкоды, не прыносе.

Асобныя партарганізацыі выносяць няправільныя рашэнні па справаздачках. Так, партарганізацыя мільнеравазда на справаздачку сакратара т. Сегая, запісала такі пункт: «Разгарнуць работу з беспартыйным актывам і камсамольцамі, стварыць неабходны ўмовы для падрыхтоўкі лепшых работнікаў для ўступлення ў рады партыі». Райком КП(б)Б адмянуў гэтае рашэнне, лічычы яго няправільным, аргументуючы камуністамі на агугуль, вадзана прыём у партыю.

Кагановіцкі райком, кіруючы справаздачнай кампаніяй у партыйных партарганізацыях, сам рыхтуецца да справаздачкі. У кастрычніку адбудзецца пленум райкома, на якім будзе заслухан і абмеркаван справаздачны даклад аб рабоце бюро райкома.

Э. НЕМЕНМАН, загадчык арганізацыйнага аддзела Кагановіцкага РК КП(б)Б.

НЕАДКЛАДНА ЎБРАЦЬ І АБМАЛАЦІЦЬ НАСЕННІКІ ТРАУ

У сельскай гаспадарцы нашай рэспублікі канюшыны і іншыя шматгадовыя травы маюць вялікае значэнне. Канюшына, па-першае, з'яўляецца каштоўнай кармавой культурай, па-другое, яна павышае плодороддзе глебы. У многіх калгасках шматгадовыя травы сталі асновай правільных севааборотаў.

Асабліва вялікае значэнне канюшыны ў развіцці лясаводства. Агульнавядома, што лепшыя ільня вырастаюць там, дзе паларэдкама было канюшыніца.

3 года ў год расце палочка пасеваў шматгадовых траў. Але наша рэспубліка магла-б дабіцца значна большых поспехаў, калі-б усе мясцовыя партыйныя і савецкія арганізацыі, работнікі райга, МТС і калгасы больш увагі ўважліва насеннаводству канюшыны.

У нас ёсць усё магчымасці задаволіць уросныя патрэбы калгасаў па насенні канюшыны і іншых траў. Трэба толькі не адкладна закончыць адрод, уборку і абмалот насеннікаў канюшыны.

Не гледзячы на створаныя партыйны і ўрадам умовы для паспяховага правядзення ўборкі і абмалоту насеннікаў шматгадовых траў, многія калгасы, МТС і раёны ігнаруюць гэтую справу.

У багучым годзе па насенніку шматгадовых траў трэба было адрэсі 65 тысяч гектараў, у тым ліку — 55 тысяч гектараў канюшыны. На справе ж атрымалася толькі каля 37 тысяч гектараў, у тым ліку канюшыны нямногі больш 34 тысяч гектараў. Калі пад насеннікі не была адрэзана поўнаася палочка з першага адрэсу, трэба было адрэсі яе з другога. Аднак, гэта не ажыццяўляецца ў многіх мясках.

Многія добрыя травястоўныя канюшыны другога ўжо, старшыні рады калгасаў не адрэзаюць лепшыя ўчасткі пад насеннікі. У такіх калгасках існуе шкодная тэндэнцыя — скараціць усю канюшыну на сена, а вясной праціць у дзяржавы насення канюшыны для сямбы. Асабліва жыўча гэтага тэндэнцыя ў раёнах і калгасках Віцебскай і Мінскай абласцей (загадчык аблсамадзела тав. Малайшэвіч).

Калгасу імені Тэльмана (старшыня тав. Сіманюк), Унаўскага сельсавета, Лёўна-скага раёна, план адразаць насеннікаў канюшыны быў устаноўлены ў 7 гектараў. Мала таго, што гэты план не быў выкананы з першага ўжо, тут нават тав. канюшына (два гектары), якая была пакінута для насення, да гэтага часу стаяць нераспелай на карані і абсырнелы. У калгасе ёсць 21 гектар з добрым травястоём канюшыны другога ўжо, але старшыня не думае частку яе пакінуць пад насеннікі.

Не ўбрана яшчэ 4,5 гектара насеннікаў канюшыны першага ўжо і ў калгасе «Набеда» (старшыня тав. Дубоўскі),

РЫХТУЮЦА ДА ХХІІІ ГАДАВІНЫ КАСТРЫЧНІКА

ГОМЕЛЬ. (Кар. «Звязды»). Сярод работнікаў Беларускай чыгушкі шырока разгарнулася сацыялістычная спаробітчына на дастойную сустрэчу ХХІІІ гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі. Ініцыятары гэтага спаробітчына паравознікі дэпо Лёўна-паўночны з кожным днём дабіваюцца ўсё большых вытворчых поспехаў. За дзве дзядзі верасня паравознікі эканамічна 52,317 кілограмаў паліва. Машыніст Мельнік заўважыў каля 6 тон вугалю, машыніст Заручанскі — каля 5 тон. Таварышамі вайкай эканамі дабіліся машыністы тт. Топчы і Залескі.

За апошнія дні значна скараціўся прадакцыйны паравозы, павялічыўся сярэднесутачны прадакцыйны паравозы. Машыністы дэпо т. Грузіцкі, Рубаль, Мельнік, Тарасаў сістэматычна вядуць з высокай скорасцю пазды чыкавай вагі.

Многія работнікі надкожных пяхоты выконваюць дзённую норму на 200, 300 і больш прапаліў. Сёстры тт. Каласоў і Гайдук, калельчых Бушчэвіч, каваль Татарынаў сістэматычна даюць ад 300 да 400 проц. нормы.

Лёўнаўскага сельсавета. Таварышамі раёна. У калгасе «Чырвоны крах» (старшыня тав. Дзямешка), Саколінскага сельсавета, гэтага ж раёна, план адрэзаць насеннікаў з першага ўжо не быў выкананы, не пакінута на насенне канюшына і другога ўжо.

Для ўборкі канюшыны МТС павіны былі прыстасаваны 300 паўднёвых канюшынаў. Аднак канюшыны не прыстасаваны, насеннікі канюшыны першага ўжо імя зусім не ўбрана. А зараз ёсць план магчымасць скараціць канюшыны ўборцы насеннікаў траў другога ўжо. Каб пазбегнуць страт насення канюшыны пры ўборцы простымі машынамі, трэба арганізаваць абавязковую вазку на сямбы. Для сямбы спадой скараціць адроды, стрэжы, павесі і т. д.

Заданіўшы ўборку насеннікаў траў (на 20 верасня па рэспубліцы ўборачны 24,860 гектараў), калгасы неадкладна зацягваюць абмалот, вышпачы ачыстку насення. У калгасе зопы Мінскай МТС (дырэктар тав. Казлоў) ўбрана 347 гектараў, абмалочана канюшына толькі з 97 гектараў. А можна было абмалот закончыць абмалот. У МТС ёсць 6 малаціраў МБ-1100 з канюшынаадрат прыстасаваным, ёсць трактарыя машынабуда.

Ні адзін калгас Віцебскага раёна не прымуцаў да абмалоту канюшыны. Лёўнаўскі раён толькі 6 калгасаў абмалоты насеннікі. Сярэдня МТС, Таццянскага раёна, маючы малаціраў з ілюмінараваным прыстасаваным, не чытае яшчэ малаціраў. Машыны скаротавяцца на малаціра зяравых.

Пара пачынаюць з гэтай практыкай абмалот траў зацягваюцца да вясны а вясной прама з-пал малаціраў застат непраходна насенне высяравацца на поўнаціраваць.

Для палепшэння насеннаводства трэба стварыць ўсе ўмовы. За кожны прадакцыйны пяхоты насення канюшыны звыш той колькасці, якая прадугледжана дагаворам, калгасы атрымліваюць поўнаціраваць. Насенне траў зацягваюцца з з-бжабжабжабжа (1 пяхоты насення за пяхоты рабжаж). Такім чынам канюшына, апрача ўсёго, з'яўляюцца яшчэ вельмі даходнай культурай для калгасаў тав. Малайшэвіч.

Загадчыкі арганізацыі: Загорыў Дзяржэсортфанд, Загорыўно марудзюць заключеннем дагавораў з калгасамі і прадакцыйна дзяржава насення траў. У Віцебскай абласці, напрыклад, да заключэння такіх дагавораў прыступлена толькі ў раёнах.

Наступіла вясень. Далей зацягваюць уборку і малаціраў насеннікаў шматгадовых траў ніяк нельга. Трэба прыняць усе меры, каб у сямбы бліжэйшай лі поўнаціраваць будаўра, абмалочана і ачышчана ўсё насенне. Стварыць сабе насенныя фонды, калгасы павіны выканала кантрактныя дагаворы і прадакцыйна дзяржава насенне канюшыны лепша аясаці.

Р. СЫРКІН.

Выхоўваць нашы войскі ў духу смеласці, ініцыятывы, вынослівасці

Прайшоўшы год мае ў жыцці Чырвоная Армія асабліва вялікае значэнне. Вялікі дзядзі нашых часцей і ракі Халыч-Тод, гераніцы вывазлены пяхоты Заходнюю Украіну і Заходнюю Беларусь і асабліва бы з белафінамі далі многім байцам і камандзірам сур'язную ваявую практыку, дазволілі накіраваць некаторых байцаў вольна і разам з гэтым ускрыць недахопы ў сістэме адукацыі нашых войск. Улічваючы гэтыя моманты і ўважліва аналізуючы баявы дзядзі ў Заходняй Еўропе, народны камісар абароны маршал Савецкага Саюза таварыш С. К. Тімашэнка загадаў рэзка перабудаваць метад і характар баявой падрыхтоўкі нашых войск у адпаведнасці з умовамі і патрабаваннямі таварыша Сталіна.

Абучаючы байцоў, мы ў мінулым часта арыентаваліся на барацьбу са слабым праціўнікам, перамож над якім можна было дасягнуць лёгка, і як вынік гэтага не прымуцаў чырвонаармейцаў да жакастай палходнага жыцця, мала выхоўвалі стойкасць і вынослівасць. Сярод некаторых частак нашых камандзіраў і палітработнікаў укарысталася шкодная прывычка: большую частку вучэбнага часу таварыш у класе, вучыць чырвонаармейцаў метадом славаесных аб'ясненняў, по жадаючы абмалочыць сабе працяглымі выхадзі ў поле, пачынаючы заняткі на пэнальнай ілюмінацыі і таму падобнымі пяхажасцямі.

Зараз трэба праца адкінуць падзеі на лёгкую перамож над слабым праціўнікам. Трэба арыентавацца на барацьбу з праціўнікам моцным, дастагася арганізаваным і добра ўзброеным. Чырвонаармей-

ца павінен быць абучан умельны дзеяннем сумой самага моцнага праціўніка ў самай пыхоты баявой абстаноўцы. Яго трэба навучыць быстра атыяваць мясцовасць для перабежкі і акалявання, у поўнай меры скараціць сілу сваёй зброі, наважываць сваю волю праціўніку, дастойна прамаўляць ўперад у наступленні і стойка трымацца ў абароне.

Усёс асабовы састаў падраздзяленняў і частей трэба выхоўваць у духу смеласці, ініцыятывы, вынослівасці.

Лепшым метадом такога выхавання з'яўляюцца працяглыя заняткі ў полі на разнастайнай незвычайнай мясцовасці. Такія заняткі найбольш поўна набліжаюць чырвонаармейца да ўмоў сапраўднай баявой абстаноўкі, прымушаюць яго намагчы усё сілы для выканання задачы, бізічна загартоўваюць яго, уключаюць у яго ўважненасць у свае сілы. Але і палывыя заняткі намі рашуча перабудовацца.

Рашэй асноўную ўвагу на вучыцца ў полі мы ўважліва адпрацоўваем такіх тэм, як марш і сустрэчны бой, прычым упор звычайна рабілі на марш, а бой, хопы-бой і сустрэчны, размырваўся дэволі прымуцава. Як правіла, рабілася толькі разгортванне і затым атака.

Зараз гэтага ўжо недастаткова. Мінула год нашых часцей у Заходнюю Украіну і Заходнюю Беларусь паказалі, што нашы чырвонаармейцы і камандзіры могуць паспяхова рабіць працяглыя фарсіраваныя маршы, а баявыя дзядзі су праць белафінаў далі зразумець, што пры асноўную ўвагу трэба ўважліва адпрацоўваць і вядзенне бою. Трэба вучыцца дзейнічаць у найбольш цяжкіх прыроных

умовах, прымаць байцам навмы правільнага скарачэння сваёй зброі на любой мясцовасці, у любой час дзя і ночы, а ад камандзіраў дабівацца дзейнага кіравання сваёй падраздзяленняй, аператыўнай арганізацыі ўзаемадзеяння, адным словам, выхоўваць поўную ваявую культуру.

Усё гэта прымуцае з асаблівай стараннасцю пыхоты да баявой падрыхтоўкі дробных падраздзяленняў: аддзялення, узвода, роты, батальёна. Імяна гэтыя дробныя падраздзяленні першымі ступня каляюць з праціўнікам і часта самастойна вядуць бой. Яны найбольш поўна і практычна ажыццяўляюць у баі ўзаемадзеянне пыхоты з танкамі і артылерыяй і сваімі рашучымі дзеяннямі часта рашаюць вынік барацьбы. Ліней кожнаму камандзіру ў чырвонаармейскай воядма, што пыхота вядзе наступленне не адной судэльнай лініяй і пераходзіць у пыхотавую атаку не пыхоты злучэннямі адрасу, а вядзе бой у рашчэнных глыбокіх баявых перадаках. Гэтыя баявыя парадкі звычайна намысаны вялікай колькасцю разнастайных тэхнічных орожаў, не арганізаваны ўзаемадзеянні з ямі, пыхота не зможа пыхоты супраціўляцца ворага. Яшчэ да пыхоты ка прымуцаваць брава абароны праціўніка наступнаючым пыхоты перадаюць паласу інжынерных загарот (а часам і інжынерна-тэхнічных) загарот. Можна з гэтых загарот прырываюцца ружэйна-кулямётным і артылерыйскім агнём і поўна розных сур'язнасцяў. Упяроне супраціўленне наступнаючым сур'язнасцяў прыроных краі работнікаў і асабліва ў глыбінні абарончага раёна праціўніка.

Бой у глыбінні — найбольш пыхоты этан наступлення. Тут ад наступнаючых патрабаванняў асабліва пыхоты і самастойнасць, ініцыятыва і трайная смеласць. Толькі глыба кіраванне агнём артылерыі, добрае ўзаемадзеянне ўнутры падраздзялення, між узводамі, ротамі, а танкамі, авіяцыяй і гарматамі суправажэння забяспечыць паспяховае выкананне баявой задачы. Усё гэта ваявоўніца дактэ неабходна пыхоты вайкарэйшым тэрмін дабіцца выдатнай баявой вывучкі дробных падраздзяленняў.

АБ СПЕЧАЦЬ БУДОУЛІ АБ РАЯКНАСНАІ ЦЭГЛАІ

Мас Прэзідыума Вярхоўнага Савета ад 10 ліпеня 1940 года абавязвае ўсё вытворчае прадпрыемства ўважліва выконваць меры для таго, каб забяспечыць выпуск стандартнай і высокакачэснай прадукцыі.

Многія прадпрыемствы Наркамата вытворчасці будматэрыялаў, абласной вытворчасці, а таксама і Белкаапроект працуюць на працягу года па старому: яны ігнаруюць тэхнічныя працэсы і ўнікальныя тэхнічныя навуныя дасягненні. Гатовая прадукцыя на разе заводаў ня мае сартыроўкі. На мінескіх пачатках заводзе № 2, установа якая з'яўляецца т. Кабялко, адначасна працэс сістэматычна парушае. Паміж заручкай сыравіны і вытворчай асяродка створаныя вліцкія і 8—9 камер замест 2—3. У гэтым непадаратка, непадараткаваным вытворчым працэсам паступае абразу на вышнім. Выходзіць прадукцыя нізкай якасці са шчыльнасці. Камеры ступачы са свечасова на ачышчальна, яны нечысцяцца, і прыходзіцца часта сьмяць работу. Толькі тады пачынаецца праца. Такая сістэма работы намяно праца якасць: з-за прастаго камер пачае паступае працэс і ўсё неабходна праца сьмяць.

Аб'ект тэхнічнага кантроля т. Рутцін: прымае бракаваную прадукцыю за свой сорт; такая пача паступае будаўнічым арганізмам. 13 верасня звыш 19 штук бракаванай цэглы было адлучана Мінабудтрэсту.

Раз за трэці сорт выцяглі і на мінескіх пачатках заводзе № 1 (дырэктар Гадуцькі). Гэта сацыяліправаў работ тэхнічнага кантроля інжынер т. Бася. Завод такім чынам груба парушае Мас Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 10 ліпеня.

Тэхнічны дырэктар магілёўскага пачатка заводзе № 7 т. Панамароў рабіў на працы сартыроўкі пачы. На гэтым прадпрыемстве асобна адбіраюць гэты аўны брак.

У чатырох пачатках прадпрыемствах Камгата прамысловасці будматэрыялаў ёсць лабараторыі, але яны часта не працуюць пасля на збів і марожана. Не робіць гэтага выпрабавання і ў керамічнай лабараторыі Навукова-даследчага Інстытута прамысловасці. Па гэтым прычыне мінескі пачатковы завод не выцягвае якасць, устаноўленай т. Сам. Многія заводзі не даюць нават шпарту на сваю прадукцыю.

Дырэктар пачатка заводзе № 3 т. Пінін ухіляецца выдаваць сляжынам шпарты на нявыпущаную яшчэ пачу. 9 верасня гэты завод выдаў шпарту 132 тысячы штук пачы, яшчэ не пачунай з вытворчасці.

Рагачоўскі пачатковы завод (дырэктар т. Літвін) адпускае сляжынам несартыраваную пачу ў якасці перша і другога т. у. прычым сортыравае ўстаноўленага зноўна стандарты, а па дагаворнасці аб'яўляюцца з прыёмчыкам будаўнічым арганізмам.

Не глядзячы на яўна недавальную якасць пачы, выпрабаванай заводамі. Гэты аб'ект прамысловасці значна і ролю тэхнічнага кантроля. Ні на яким прадпрыемстве няма работнікаў сінчнага кантроля. Такое-ж становіцца на заводах Белкаапроект. Цяглыны зод «Дняпроўскі цяглынік» у Рэчыцкім пачатку пачы вельмі нізкай якасці, пачу, са збівымі вугламі і кантамі. Така, што сортыравае прадукцыю ўстаноўлена на пачу дырэктара завода.

Пачатковы завод БССР выпускаюць адукцыю, прызначаную пераважна для каменных будоўляў. Гэтага не разумеюць многія кіраўнікі заводаў. І пасля таго Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 10 ліпеня яны прадаўжаюць выпускаць нізкасортную і бракаваную пачу.

А. І. КУДРЬЦІН,

Інжынер па будматэрыялах Галоўдзяржбудкантроля пры СНК БССР.

Прызыў у Чырвоную Армію і Ваенна-Марскі флот ВЫДАТНАЕ БАЯВОЕ ПАПАЎНЕННЕ

(Гутарка з ваеннаком Варашылаўскага раёна г. Мінска капітанам т. Сароніным)

Радасныя ліні перажывае наша савецкая моладзь, якая прызываецца ў рады РСЧА.

Прызыў у Рабоча-Сілавую Чырвоную Армію і Ваенна-Марскі флот па Варашылаўскаму раёну г. Мінска праходзіць арганізавана, з вялікім энтузіязмам. Разам з юнакамі-прызыўнікамі на прызыўны пункт прыходзяць іх бацькі, мамы, сёстры, браты і таварышы. Божная сам'я, кожны калектыў з годнасцю прымаюць сваіх выхаванцаў пад баявыя спарты любімай Чырвонай Арміі.

Партыйныя, камсамольскія і профсаюзныя арганізацыі сумесна з ваеннакамі ў гэтым годзе добра падрыхтавалі моладзь да прызыва. Захоўваючы з новых патрабаванняў да вучобы ў Чырвонай Арміі, вучобы, якае набліжаецца да ўвоў ваеннага часу, было адана можа ўвагі фізічнай падрыхтоўцы прызыўнікоў. Мо-

ладзе змяшчаюць першыя дні работы прызыўной і медычнай камісіі паказваюць, што ў армію ідзе моладзь здарова, гатовая да абароны радзімы. З працуюшых за гэты час камісіі і залічаных у Чырвоную Армію — 135 стаханавцаў заводаў і фабрык. Сотні будучых баіноў маюць значкі ГПА першай і другой ступені, ШПХА, 177 прызыўнікоў — варашылаўскія стралкі. Многія з іх ідуць у Чырвоную Армію, пачаўшы да прызыва ваенны спецыяліст — тэлеграфістаў, тэлефаністаў, мастацкіх і плакатаў і парашуцкіх.

У Чырвоную Армію ідзе выдатнае баявое папаўненне. Ідуць юнакі, гатовыя ў любы момант мужа, умяца і з чэсна абараніць нашу радзіму.

Прызыўнікі калгаснага сяла

КАРМА. (Нар. «Звязды»). Божную радзіму на ўпрыгожаных фурманках пад гучны гармонікаў і бубнаў накіроўваюцца ў прызыўную камісію будучыя баіны РСЧА.

Авін за адным праходзіць яны прызыў. У кожнага на грудзях абаронныя значкі. 30 прапашаў прызыўнікоў маюць сярэдняе асвету, 70 прапашаў прызыўнікоў — камсамольцы.

Прызыўнікі-стаханавцы-трактарысты Кармянскай МТС Канстанцін Фамушкі, Вадзімір Каўшанкоў і яшчэ да прызыва латэрыяна выканалі галавы план трактарных работ. Кожны з іх акамоў па 350 кг гаручага. За імі не лічыцца ні адной аварыі, ні адной паломкі трактара. Працуюць у трактарнай брыгадзе, яны сапрабнічалі паміж сабой за высокай наказальнасці.

Яны просяць прызыўную камісію залічыць іх у бронепаўнамоўны часць, аб-

рацуюць у рады РСЧА быць такім-ж стаханавцамі, як і на вытворчасці. Іх просьба задоволена.

Прызыўнікі-настаўнікі Струкачоўскай пачатковай сярэдняй школы Сяргей Каруцкі паслаў на імя прызыўной камісіі пісьмо, у якім выказае патрыятычныя пачуцці маладога грамадзяніна савецкай краіны. Ён піша:

«Радзіма зрабіла мяне пісьменным, культурным і працавітым чалавекам, забяспечыла радасць і шчасце мне і моім бацькам. Прашу латэрыяна залічыць мяне ў РСЧА. Буду са зброй у руках з чэсна ахоўваць радзіму і шчасліва жыць, заваяваць нашы бацькі і браты».

Работа прызыўной камісіі падыходзіць ужо да канца. Паліцыйныя вылікі гавораць аб высокім фізічным стане прызыўнікоў. Гэта сведчыць аб радасным, зможным жыцці калгаснага сялянства.

Н. ГРЫШЫН.

Браты-патрыёты

У стралковым падраздзяленні старшага лейтэнанта т. Музафарова служылі браты Мухамед, Султан і Магамет Пікевы. Яны прыбылі сюды з Кабардына-Балкарскай АССР. Мухамед — член ВВФ(б), Султан і Магамет — камсамольцы. Усе тры браты — выдатнікі баявой і палітычнай падрыхтоўкі. У сацыялістычным спорніцтве паміж братамі першае месца займае старшы — Мухамед. Браты патрабавалі да сябе, вызначаюцца вы-

сокай дысцыплінаванасцю, ва ўсім служылі прыкладам.

Мухамед Пікеў з'яўляецца партгорам падраздзялення. Па даручэнню камандзіра ён свой вопыт выдатнага кулямётчыка перадае астатнім баікам. Ён — першы нумар па ручнога кулямёта, Султан — другі нумар. На стралковых занятках яны паказваюць прыклад быстрой і гэтамоўнай выдатнай стралбы.

Г. БАРЫСОВІЧ.

АБ БУЛЬБЕ І РАЗГУБЛЕННЫХ КІРАУНІКАХ

Вагаты ўраджай бульбы ў гэтым годзе застаў звычайна галючыя арганізацыі горада Мінска. У адрабазы Міхмарг галючы ў апошнія дні пачаў паступаць на 40—50 вагонаў бульбы. А як заявіў нам дырэктар баз тав. Сільвестраў, яна ў стане прымаць кожны дзень не больш 8—10 вагонаў, бо няма куды сысць яе. І сапраўды, бульбу счынаюць усюды, дзе толькі ёсць месца, нават і пад адкрытым небам.

На некаторых складах бульбы насаму раз руна са ствало. Ад гэтага яна псуецца, боць такіх асакаў, дзе бульба ўжо знікла.

Завалася б, што кіраўнікі базы Міхмарг галючы і шышталючы галючыя арганізацыі прымуць тэрміновыя меры для таго, каб пачаць працаваць павольна працуюшым і арганізацыям у даштны бэд-ушы прыбегнуць паступаючай бульбы. Але нічога падобнага не здарылася.

На складах скапілася каля 7.000 тон. Да 20 настрочка павіна быць завезена яшчэ 10—12 тысяч тон. Кіраўнікі-ж, замест таго, каб прыняць неадкладныя дзейныя меры да захавання бульбы, безапажэна развозілі рукамі. Намеснік дырэктара базы Шпінковіч зусім раўнаў спадань у адстаўку.

— Я хачу адмоўна ад гэтай работы, — гаворыць ён.

Кіраўнікі хавалюца ў кусты. Яны не падрыхтавалі складаў, не падрыхтавалі траншэй для буртавання бульбы, агульна чае салона. Словам, нічога не робіцца для таго, каб выпрацаваць завезеную прадукцыю. На пераборны працэс не больш 50—60 чалавек.

Горвыканком Савета дэпутатаў працоўных не прымае мер для таго, каб размясціць бульбу на складах комунальных устаноў гор. Мінска.

У якасці выхаду з цяжкага становішча, бескалянасных кіраўнікі пачаюць ініцыятыўна прапанаваць павялічыць на складах бульбу пачуць у і, аднак да больш таёнай інае для ажоркі жы-велья. Такім шляхам яны абіраюцца выкапаць план забеспячэння насельніцтва бульбай.

Дзіўную абываваць прадуляюць у Наркамгандлі. Начальнік пачатковага аддзела Наркамгандля тав. Хазаў зусім раўнаў не ўмешаваць ў гэтую справу. — Пахай бульбай займаюцца аб'яўляюцца пачатковыя ініцыятыўныя арганізацыі, — гаворыць ён.

Хто-ж будзе адказваць за звычайную, антыдзяржаўную дзейнасць гандлёвых арганізацый?

Г. ЛЬВОВА.

„КРЭМЛЁўСКІЯ КУРАНТЫ“

(Прэм'ера ў 2-м Беларускам дзяржаўным драматычным тэатры)

Савецкая драматургія дасягнула такога высокага ўраўноўвання, пры якім сталі магчымыя самыя смелыя творчыя дасягненні. Наказальнікам гэтага новага ў драматургіі можа служыць перш за ўсё тое, што зараз на сценах нашых тэатраў, на экране кіно мы маем магчымаць бачыць вобразы Леніна.

П'еса Н. Пагозіна «Кремлёўскія куранты» негаторым чынам адраўніваецца ад іншых твораў тэатральнага і кінамастаства аб Леніне. У вядомых ужо масавым савецкім глядачу кінокарцінах і тэатральных спектаклях у аснову стварэння галоўнейшых сітуацый і палажэнняў браліся факты з канкрэтнай рэчаіснасці. Яны ўзгаўляліся на аснове гістарычных дакументаў або расказаў людзей, блізка ведаўшых Леніна. Дыялагі будаваліся ў большасці сваёй з сапраўды кабіноўна-сказаных Ленінымі слоў, выражаных мысл-ляў.

У «Кремлёўскіх курантах» гэта гістарычная хангалюна не захавана. У аснову мастацкай твараў пакладзена правільнае ўяўленне аб Леніне, яго жыцці і рабоце. Словам, якія гаворыць у гэтай п'есе Леніна, ніхто не зафіксаваны ў дакументах. Многія сусветныя паказанні Пагозіным, у сапраўднасці жабіць і не былі. Але ўсё гэта не толькі не супярэчыць нашаму ўяўленню аб Леніне, але, наадварот, — павялічвае, расшырае і пачынае яго.

2-гі Беларуска дзяржаўны драматычны тэатр — пачуць азіны тэатр у БССР, дзяржаўны паказвае на сваёй сцэне вобраз вялікага Леніна. Пастаўлена я ім у мінулы сезон п'еса «Чалавек з ружжом» карысталася велізарным поспехам у глядацкай і прынесла тэатру вялікую пачуцьнасць. У гэтым годзе тэатр ажыццявіў новую пастаўку, у якой вобраз Леніна займае цэнтральнае месца.

Гэты новы спектакль заслужыў таго, каб гаварыць аб ім, як аб вялікай творчай перамоце ўсёго калектыва тэатра. П'еса «Кремлёўскія куранты» пачуць можа не толькі ах выкапаўнаў галоўных роляў, але і ад усёго ансамбля. Тут няма вобразыў, якія асталіся б незаўважымымі глядачамі. Усе, нават самыя невялікія ролі — вельмі важныя.

Спектакль захваце гледача сваёй эмацыянальнасцю, быстрымі тэма, агульна-жыццёва, пафасам герцайнай барацьбы вее са сцены. А ў п'есе-ж расказваецца аб цяжкім часе, які перажывала наша краіна ў першыя год савецкай улады.

— Калі зараз сесці па паветрапаўнамоўны апарат і падняцца над Расіяй, то ў вас хазодны пот выступіць. Пад вамі ажажыцца чорная прапаш, велізарная пустыня, дзе прыталіся поўткі людзі, — гаворыць Ленін матросу Рыбакову.

Глядач верыць гэтым словам, але не прыходзіць у жак. Чаму? Таму што гэтай пачатка карціне прапашаўнаўна геніяльна ланіска думка аб электрыфікацыі краіны, якая паказвае канец жабрацтва і разарэння.

Роль Леніна ў «Кремлёўскіх курантах», як і ў «Чалавек з ружжом», выконвае народны артыст БССР ордананосец П. С. Маланчаў. Работа артыста над стварэннем гэтага вобразу заслужыла самай высокай ацэнкі. Маланчаў стварыў вобраз, якому верыць. Знешняе абавязкова, асобна манера гаварыць і слухаць, рух і пачома, выдатна падаючы артыстам, — усё гэта вапалінае дарогі Леніна рысы, вядомыя глядачу са шматлікіх установаў аб праваўраў, і прымушае верыць, што перад ім жывы Ленін. Маланчаў вельмі моцна і стройна праводзіць усю роль. Толькі ў асобных выпадках адчуваецца, што артыст мог бы іграць яшчэ больш моцна, яшчэ больш пераказаўца.

Усім вядомы адмоўны адносіны Леніна да «спролеткульта». І калі ён у кватэры сялянкі Чуднова дасведваецца ад яго сына Рамаана, што той іграе ў самазасейныя тэатры «спролеткульта», ён задае яму лукавае пытанне.

— А што такое спролеткульт?

У гэтым пытанні павіна адчувацца дуклаўства. Па ім адным глядач навічч выкапаў адносіны Леніна да гэтай арганізацыі. У Пагозіна-ж больш ні слова аб ёй не сказана. Маланчаў не зусім даюць сене пытанні, не раскрывае пачома, і глядач успрымае гэтую многазначную фразу як звычайную.

У другім месцы тэксма з-за таго, што артыст не ўжывае пачома, да гледача не поўнасьцю даходзіць фраза, поўная здымак над філасофствуючым імплічаваным, кінута Леніным англійскаму пісьменніку:

— У Горкага, гаворыце, адзіна расшом, а ў гэтым дэкадацыя? Якое няроўнае размеркаванне, а?

Калі Маланчаў умяшчэць тэма месцы, дзе пачуцьнасць належыць рашучае значэнне, яго выкананне ролі Леніна будзе яшчэ больш бліжучым.

Бясспрэчнай пахвалы заслугоўвае влі-

дзяржаўным драматычным тэатры) кая сіла ігры народнага артыста БССР ордананосца А. К. Ільінінскага. Створаны ім на сцэне вобраз Сталіна захваце сваёй праўдасцю. На ходу спектакля Сталін паказваецца толькі ў адной карціне і гаворыць усёго толькі некалькіх фраза. Але вобраз яго толькі бачыць і чуе, глыбока хваляе ў часе ўсёго спектакля і пасля яго.

Добра, упэўнена, разумна праводзіць роль інжынера Забеліна заслужаны артыст БССР ордананосец П. П. Сяргейчык. Праз увесь спектакль праходзіць гэты стройны, унутрана сабранны вобраз, выкапаўчы вялікую сымпатыю глядаца.

Затое сапраўды не даваў заслужана-му артысту БССР П. І. Іванова. На жаль, у «Кремлёўскіх курантах» ён не змог паказаць сябе на вышнім палажэнні. Матрос Рыбакоў у яго выкананні мала ўпрыгожвае гэты добры спектакль.

Рыбакоў — прадаўнік рэвалюцыйных матросаў, разумны, да апошняга ўзлыку адданы партый чалавек. Ён часта бывае блізка каля Леніна. Усе якасці Рыбакова гаворыць за тое, што ўжо з першага паўдзеньна на сцэне глядач пачынае яго па-любіць. Але палюбіць Рыбакова ў той трактоўцы, якая падаецца Івановым, вельмі цяжка. Ён не выкідае асобных сімвалі. Артыст трактэ Рыбакова, як якасці прысяга, а не як лопшага прадаўнікі рэвалюцыйных матросаў. У Іванова гэта «братніца», а не разумны, загартаваны рэвалюцыянер. Звыш, ча-му артыст так цэна трымаецца за неахайнасць у знешнім рысунку вобразу. Няўжо ён думае, што ўсе матросы ў першыя год савецкай улады хапілі з радзімай прыскачы, не былі па ваеннаму падрыхтаваны. Проста не верыцца, што інтэлігентна дзяткіна Мама магла па-любіць такую неахайнага хлопца.

Неахайнасць знешняга рысунка Рыбакова забавіла розка выступае на фоне агурапнальнай, прыязнай кампаніі «недаражаных» буржуаў. Глядзіш на гэтую сцэну і здыўляецца, чаму пастаўшчыкам дапускае такое становішча, пры якім адмоўны тыпы выцягаюць на крайняй меры знешне, даш, чым адзіна з цэнтральных стаючых тыпаў п'есы.

Сцена ў хане сялянкі Чуднова (другая карціна) трагедыя рэжысёра (на-станавіччым спектакля — В. Н. Асёнаў), як нейкая асаблівая, падкрэслена вясёлая, і гэтым выбіраецца з усёго спектакула. Міккі юмор уладзіць фэйі п'есе Пагозіна. Ён пачынае выкідаць арганічны і ўсёму спектаклю. «Намалік» на тую ці іншую карціну, падкрэпляючы камедыянае беспаспэўна. Гэта не выдатнае неабходна. Рэжысёра пачуцьна імяна на шляху «спіткіска». Ва ўгоду сменнаму ён зрабўў эпапара Базака якімсьці ненармальным чалавечкам. Чаму? Няўжо і гэта ўпрыгожвае? Артыст Гупік не толькі не стараецца ажыццявіць няправільную лінію трактоўкі, а, наадварот, усяляе яе падкрэслівае.

Да ліку слабых месцаў спектакля трэба аднесці і пачатковы паказ старога жабрацкі (аўтыста Г. А. Бацарчына). Артысту прымуцілі кадыч у поўнасьцю стале, нахваліт малны. Гэта таксама вельмі смех, але смех непрыемны, да-сады.

Адначасна нам недахопы не ўплываюць колькі-небудзь моцна на ўсё спектакуль. Ён праходзіць вельмі цікава. Глядач увесь час жыва рэагуе на адбываюцца на сцэне — то хваліцца і перажывае, то веседа і задоволена смеяцьца. І калі мы гаворым аб некаторых недахопах, то гэта азначае, што тэатр мае магчымаць зрабіць добры спектакль яшчэ лепшым, яшчэ больш поўнасьцю.

Аб актёрскім выкананні можа быць гаварыць вельмі многа. Але абмяжумся тым, што адначасна дабрую ігру І. А. Матусевіча (галоўна-жыццёва праў майстар), І. А. Маланчаўска (жонка Забеліна), А. М. Груска (сялянкі Чудноў), П. І. Валычкіна (англійскі пісьменнік), Засягутова пахвалы і ігра т. Ф. Заронак (баба, якая галючы дзяткіна), З. С. Валікага (англійскі), заслужанага артыста БССР С. В. Скальскага (спеткы), М. Е. Стройка (дма з вяснянем) і інш. Назваць прывесці ўсіх добрых выкапаўнаў пача магчыма. Атрымаўся б вельмі вялікі спісак.

У спектаклі найбольш цікава зроблены сцэны ў кабіне Леніна (разгавор з інжынерам Забеліным — 7-я карціна, і з англійскім пісьменнікам — 10-я карціна). Вельмі цікава пачынае сцэны і Іверскіх варт (3-я карціна) і ў кабіне Забеліна (6-я і 8-я карціны).

«Кремлёўскія куранты» — спектакль аб вялікім прадаўніку рэвалюцыі, аб яго геніяльнай мары і дзеяннях. Тэлепачыны калектыву 2-га Беларуска дзяржаўнага драматычнага тэатра, які выдатна пачуць гэты спектакль і сумуў дасяглі да гледача любімай вобразы Леніна і Сталіна, атрымаў новую вялікую творчую перамоцу.

Г. ТАРАН.

г. Віцебск.



Калгас імя Леніна (Кайкаўскі сельсавет, Мінескі раён) — удзельнікі Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі 1940 года. На адмыку: у вытворчым будынку (Злева направа): Ф. Н. Баран, вясельная М. А. Пучкальчыч, К. Н. Мусцішын, А. П. Палабін, К. Ю. Марчэчыч, М. Р. Бубоўна.

ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ — НАДЗЕЙНАЯ АПОРА СОВЕТАЎ

Прашчоны ў снежны мінулага года саборы ў мясцовыя Саветы дэпутатаў раённых яшчэ больш дэмакратызавалі вольны апарат. Сталініска Канстытуцыя рэдакцыя Саветаў шырока права, пачына іх па новую, вышнішую ступень. Выбары на аснове Сталініска Канстытуцыі мясцовыя органы ўлады карыстаюцца ў насельніцтва велізарным аўтарытэтам. Яны з'яўляюцца таі арганізацыяй, раз ужо народ ажыццяўляе вялікае пра-кіраваць дзяржавы.

Мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных твараць свае пастаянна дзейныя камісіі, якія зараз з'яўляюцца іх вельмі шчыльным звяном. Праз свае камісіі саветы ўмацоўваюць сувязь з выбаршчыкамі, прыцягваюць дэпутатаў да практычнай дзяржаўнай дзейнасці.

Абаронная камісія Гомельскага горасвета (старшыня камісіі дэпутат т. Скіўноў) сістэматычна працявае стан абароннай работы на прадпрыемствах і ва ўстановах. Яна засуджана дакладна кіраваць такіх прадпрыемстваў, як фабрыка «Наас-друк», «8 сакавіка», завод «Рухавік рэвалюцыі», сударамонтны завод, камбінат «Везуіш», аб'яўляючы энцыклісты ШПХА, ГСА і мелясепер. Абаронава на таксама пачынае аб стане работы пачатковай арганізацыі Асцяжніцка паравоза-вагоннага завода. Абаронная камісія сістэматычна кантралявала хомі падрыхтоўку да прызыва ў РСЧА. У выніку г. Гомель большасць прызыўнікоў знала ролю на абаронны значкі і аўдыяла некалькіх ваенных спецыялістаў.

Прамысловая камісія Слуцкага гарасвета (старшыня камісіі тав. Лейбовіч) строга сочыць і кантрлюе рэалізацыю рашэнняў выканана на ўзятых камісіі

пытаннях. Напрыклад, камісія прапанавала расшырыць ардыя «Удзяны млявар», і дабілася ад выканана горасвета аддзел най паставы. Аднак старшыня ардыя т. Рабкін зноса ігнараваў рашэнне выканана. Камісія абавязвала стан ардыя і ўстаноўлена, што старшыня разваляе работу. Пачаўшы праграму, Рабкін быў знят з работы і прызначаны да судовай аддзялення.

Пастаянна дзейная школьная камісія Рагачоўскага раёна Савета дэпутатаў т. працоўных (старшыня камісіі дэпутат т. Баган) сістэматычна кантралявала пачуцьнасць да новага навучальнага года, вынісіла свае прапановы па гэтаму пытанню на абмеркаванне выканана. Камісія правярала хомі рамонт Галыцкай і Зборэўскай сельскіх школ і выявіла, што ён праходзіць недавальна. У выніку быў праходзіць недавальна. У выніку быў праходзіць недавальна. У выніку быў праходзіць недавальна.

Правяралася і становішча дамоў сацыялістычнай культуры. Па прапанове камісіі выканком выдзеліў 13 тыс. рублёў на рамонт Азерскага і Галыцкага ДСК.

Вялікую работу правяла камісія аховы здароўя Гомельскага гарасвета (старшыня камісіі т. Спеанен). Сіламі дэпутатаў і спецыялістаў-учароў былі абсле

